

**МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ**

**Кафедра финансового права и правового регулирования хозяйственной
деятельности**

ШУМАРЕВА
Ольга Витальевна

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВЗИМАНИЯ АКЦИЗОВ

Дипломная работа

Научный руководитель:
старший преподаватель
А.Н. Корсак

Допущена к защите

« _____ » _____ 2016 г.

Зав. кафедрой финансового права и правового
регулирования хозяйственной деятельности,
доктор юридических наук, профессор В.С. Каменков

Минск, 2016

Реферат

Тема дипломной работы: «Правовое регулирование взимания акцизов».

Объем дипломной работы: 58 страниц, 45 использованных источников.

Ключевые слова: АКЦИЗ, НАЛОГ, НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, УПЛАТА, ИСЧИСЛЕНИЕ, ТОВАР, ПРОДУКЦИЯ, БАЗА, СТАВКА, ПОРЯДОК, ПЛАТЕЛЬЩИК, ДЕКЛАРАЦИЯ.

Цель дипломной работы: комплексный теоретический и практический анализ налогового института взимания акцизов.

Объектом исследования выступают правоотношения в сфере взимания акцизов. Предметом исследования являются нормы права, регулирующие взимание акцизов.

В процессе исследования были использованы следующие общенаучные методы: метод сравнения, метод анализа, исторический и логический методы, метод изучения и обобщения, анализа и синтеза, а также сравнительно-правовой метод.

Дипломная работа состоит из следующих структурных частей: введения, основной части (состоящей из трех глав), заключения, списка использованных источников.

Актуальность и новизна дипломной работы заключается в том, что теоретические и практические аспекты воздействия акцизного налогообложения на развитие сферы производства и потребления тех или иных товаров, вопросы повышения регулирующего значения косвенного налогообложения остаются до настоящего времени слабо разработанными. Не уделяется должного внимания изучению экономического содержания косвенных налогов, природы такого налогообложения, изучению экономической обоснованности и эффективности применения действующего в Республике Беларусь механизма акцизного налогообложения, его преимуществ и недостатков с целью выявления направлений его совершенствования.

Результатом проведенного исследования стали предложения по совершенствованию законодательства в области взимания акцизов предлагается.

Автор работы подтверждает, что приведённый в ней материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других источников теоретические, методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.

Рэферат

Тэма дыпломнай работы: «Прававое рэгуляванне збірання акцызаў».

Аб'ём дыпломнай работы: 58 старонак, 45 выкарыстаных крыніц.

Ключавыя словы: АКЦЫЗ, ПАДАТАК, ПАДАТКААБКЛАДАННЕ, ВЫПЛАТА, ПАДЛІК, ТАВАР, ПРАДУКЦЫЯ, БАЗА, СТАЎКА, ПАРАДАК, ПЛАЦЕЛЬШЧЫК, ДЭКЛАРАЦЫЯ.

Мэта дыпломнай работы: комплексны тэарэтычны і практычны аналіз падатковага інстытута збірання акцызаў.

Аб'ектам даследавання выступаюць праваадносіны ў сферы збірання акцызаў. Прадметам даследавання з'яўляюцца нормы права, якія рэгулююць спагнанне акцызаў.

У працэсе даследавання былі выкарыстаныя наступныя агульнанавуковыя метады: метады параўнання, метады аналізу, гістарычны і лагічны метады, метады вывучэння і абагульнення, аналізу і сінтэзу, а таксама параўнальна-прававой метады.

Дыпломная работа складаецца з наступных структурных частак: ўвядзення, асноўнай часткі (якая складаецца з трох кіраўнікоў), заключэння, спісу выкарыстаных крыніц.

Аktуальнасць і навізна дыпломнай работы складаецца ў тым, што тэарэтычныя і практычныя аспекты ўздзеяння акцызнага падаткаабкладання на развіццё сферы вытворчасці і спажывання тых ці іншых тавараў, пытанні павышэння рэгулюема значэнні ўскоснага падаткаабкладання застаюцца да гэтага часу слаба распрацаванымі. Ці не надаецца належнай увагі вывучэнню эканамічнага ўтрымання ўскосных падаткаў, прыроды такога падаткаабкладання, вывучэння эканамічнай абгрунтаванасці і эфектыўнасці прымянення дзеючага ў Рэспубліцы Беларусь механізму акцызнага падаткаабкладання, яго пераваг і недахопаў з мэтай выяўлення напрамкаў яго ўдасканалення.

Вынікам праведзенага даследавання сталі прапановы па ўдасканаленні заканадаўства ў галіне збірання акцызаў прапануецца.

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца сылкамі на іх аўтараў.